

XI УСЕБЕЛАРУСКІ З"ЕЗД САВЕТАЎ

МЫ ЖЫВЁМ У ШЧАСЛІВОУ ПАРУ

З прамовы Андрэя АЛЕКСАНДРОВІЧА

Наш упэўнены поступ, наша радасць, наша моц і слава  
заявяні ў суроўых схватках, у бязлітаснай класавай бараць-  
бе.

І сягоння, прачытаўшы матэрыялы пракуратуры рэспублікі  
пра агідную падрыўную работу адкідаў брудных ям гісторыі,  
хцівых забойцаў лапшага чалавека сучасніці, мы абавязаны  
быць яшчэ больш дбайнымі і непрымірымымі, мы павінны яшчэ  
больш мабілізаваць свае сілы і пачуцці на далейшую барацьбу  
пад сцягам і кірауніцтвам партыі Леніна-Сталіна.

"Если враг не сдается – его уничтожают" – сказаў вялікі  
праletарскі пісьменнік А.М.Горкі. А ворагаў у нас нямала,  
усіх колераў, паху і смаку, і ўсімі сродкамі яны імкнуцца  
stryноўшыць наш векапомны рух.

Іуды, правакатары – яны,  
А іх яшчэ схаваных шмат –  
Аружжам зрады і маны  
Імкнуцца сцяць расцвет вясны  
І атруціць іржою крат.  
З абоймай песень баявых,  
Таварыш дэлегат,  
Будзь пільным ты, як вартавы,

Зніщчай ушчэнт гадзюк ліхіх,  
Майстроў крыві і зрад.

Але не парушиць ім нашых радоў. Мы сталі яшчэ больш маналітнымі, мы стаім як нязломная сіла, трymаючы высока светач вызвалення працоўным свету.

У гэтая дні, калі мы, як гаспадары, аглядаем свой пройдзены шлях, калі мы выпрацоўваем план далейшага наступлення і росту, мімаволі ўспамінаецца жахлівае мінулае нашай краіны.

Вобраз беларуса, загнанага, кволага, змардаванага пад ярэмнай працай пакінуў нам выдатны мастак слова паэт Некрасаў.

Вось ён, як жывы, паўстae перад нашымі вачыма – вобраз праклятай народам мінуўшчыны:

Видиšь, стоит, изможден лихорадкою,  
Высокорослый, больной белорусс.

Губы бескровные, веки упавшие,  
Язвы на тощих руках.

Вечно в воде по колено стоявшие  
Ноги опухли; колтун в волосах.  
Ямою грудъ...

Гэта сумвал нашай прошласці, гэта вобраз той эпохі, калі Беларусь была калоніяй імперыі царскай кароны, гэта ма-стацкі дакумент бяспраўя, уціску і галечы. Гэта было тады, калі ў Беларусі зняволеная бедната запрагалася і цягала бярозавую саху на палосцы камяністай зямлі, гэта было тады, калі на зямлю падала буйная кропля крываага поту і буйная гарачая сляза роспачы і гора. Але прайшлі гады і я з гонарам пяю:

Праз голад і холад, ахвяры і кроў,  
 У грозным агні вызвалення  
 Тваё расцвіло, і на векі вякоў  
 Кастрычніцкае нараджэнне.

Нарадзілася новая Беларусь, а ў Беларусі новыя мужныя людзі. Вырасшыя ў барацьбе і ў працы, мы дабіраемся да не-злічоных скарбаў, скрытых вякамі ў глыбокіх нетрах краіны, мы прымужаем іх служыць справе сацыялізма. Мы сёння вырабляем высокай якасці цэмент, бліскучае шкло, з дзерава вырабляем шоўк, з торфу мы здабываєм спірт, з саломы мы робім паперу, а з бульбы, звычайнай беларускай бульбы, мы ў Беларусі хутка будзем рабіць каучук. А вы паслухайце, як гудзіць зямля, напойваючы сваімі сокамі калоссі калгаснага щасця.

Мы з вамі пад кірауніцтвам нашай партыі, разграміўши беларускую контррэвалюцию, сёння авіаем сябе радасцю трывумфу нацыянальна-культурнага будаўніцтва.

Дзе гэта было і дзе гэта ёсць, каб сяляне ў доўгія зімовыя вечары арганізавана збираліся і чыталі лепшыя мастацкія творы лепшых пісьменнікаў. А ў Савецкім Саюзе, у БССР пачаты па ініцыятыве калгаснікаў Аршаншчыны паход па асваенню мастацкай літаратуры разгарнуўся па ўсіх раёнах, створаны і працујуць тысячи гурткоў літаратурнай чыткі. Гэта буйнейшы паказальнік росту культуры сярод широкіх працоўных мас.

Вырасла новая Беларусь, а ў Беларусі новыя людзі, будаўнікі і дазорцы браніраваных граніц вялікай радзімы.

Мы шчаслівыя людзі, але гэта шчасце наму заваявана дзякуючы камуністычнай партыі, дзякуючы дапамозе брацкіх рэспублік, дзякуючы чалавеку, імя якога шчыльна звязана з самым утварэннем БССР, з усім яе далейшым поступам па шляху гістарычных заваяванняў – з імем Іосіфа Вісарыёнаўіча. (Доўгія аплодысменты).

Мы павінны заўсёды помніць:

Як дбае садоўнік пра скарб красавання,  
Мы дбайную чуем з дзён панскіх руін  
Руку дапамогі, руку падтрымання  
Братэрскіх народаў, братэрскіх краін.  
Тamu толькі шчасцем мы ўсе заўладалі,  
Што сэрцам з"яднаныя дружна раслі,  
А нашае сэрца, усёй нашай зямлі  
Наш родны, любімы наш Сталін.

"Звязда", 1935, 21-1, № 18, с.3.